

ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ўЕЗДУ ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ

BELARUS CUMHURİYETİ VİZE BAŞVURUSU ANKET FORMU

1. Прозвішча / Soyadı		4. Пол/ Cinsiyet		Фотаздымак / Fotoğraf				
2. Імя / Adı		<input type="checkbox"/> мужчынскі/erkek <input type="checkbox"/> жаночы/ kadın						
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Diğer isimler veya kızılık soyadı								
5. Дата нараджэння/ Doğum tarihi		6. Месца нараджэння/ Doğum yeri						
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> </tr> </table> (gün/ay/yıl)						краіна/ ülke горад/ şehir..... раён(вобласць)/ ilçe (il)		
7. Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ Vatandaşlık (şimdiki)		Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней/ Vatandaşlık (ları) değiştirdiyesenez lütfen aşağıda gösterin Дата(ы) змены грамадзянства(аў) / Yeni vatandaşlık alma tarihiniz						
8. Тып пашпарта/ Pasaport tipi		9. Нумар пашпарта/ Pasaport numarası		Resmi yazılar / Службовыя адзнакі Дата звароту Падставы: <input type="checkbox"/> сапраўдны пашпарт <input type="checkbox"/> візавая падтрымка <input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі <input type="checkbox"/> страхоўка <input type="checkbox"/> інтэр'ю Рашэнне по звароту: <input type="checkbox"/> станоўчае <input type="checkbox"/> адмоўнае Тып візы: <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D Кратнасць візы: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> шм Мэта візіту <input type="checkbox"/> без права працы па найму <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> дыпламатычная <input type="checkbox"/> з правам працы па найму <input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання <input type="checkbox"/> на сталае жыхарства <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> рэлігійная дзейнасць <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> транзіт <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> у мэтах вучобы <input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/культурных мерапрыемствах				
<input type="checkbox"/> звычайны / normal <input type="checkbox"/> дыпламатычны / diplomatik <input type="checkbox"/> службовы / resmi <input type="checkbox"/> іншы дакумент / diğer evrak		10. Дата выдачы/ Veriliş tarihi						
		<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> </tr> </table> (gün/ay/yıl)						
11. Кім выдадзены/ Veren makam		12. Тэрмін дзеяння/ Geçerlilik süresi						
13. Дзе выдадзены/ Veriliş yeri		<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> </tr> </table> (gün/ay/yıl)						
14. Месца працы / Çalışma yeri		Займаемая пасада / Görev..... работадаўца / Şirket						
15. Службовы адрас/ İş adresi		дом / apartman..... вуліца / sokak..... горад (населены пункт) / şehir раён(вобласць)/ ilçe краіна / ülke тэлефон / telefon e-mail						
16. Тып візы/ Vize tipi		17. Віза / Vize						
<input type="checkbox"/> транзітная / tranzit <input type="checkbox"/> кароткачасовая / kısa vadeli <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая / uzun vadeli		<input type="checkbox"/> групавая / grup <input type="checkbox"/> індывідуальная / şahsi						
18. Колькасць уездаў/ Giriş miktarı		19. Тэрмін знаходжання / Kalacağınız süre						
<input type="checkbox"/> аднаразовая / tek giriş <input type="checkbox"/> двухразовая / iki giriş <input type="checkbox"/> шматразовая / çok giriş	 сутак / gün						
20. Тэрмін дзеяння візы/ Vize süresi		<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;">з/ başlama</td> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;">па/ bittiş</td> <td style="width: 25%;"> </td> </tr> </table> (gün/ay/yıl)		з/ başlama		па/ bittiş		
з/ başlama		па/ bittiş						
21. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Davet eden şahıs ya da kuruluşun adı								
22. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Davet eden şahıs ya da kuruluşun adresi		дом(кватэра)/ apartman..... вуліца/ sokak..... горад (населены пункт)/ şehir раён(вобласць)/ ilçe тэлефон/ telefon e-mail						
23. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Belarus'ta kalma adresi		дом (кватэра)/ apartaman..... вуліца / sokak..... горад (населены пункт) / şehir..... раён(вобласць)/ ilçe гасцініца / otel						
24. Мэта візіту (падрабязна) Ziyaret nedeni (detaylı)								
25. Дамашні адрас/ Ev adresi		дом(кватэра)/ apartaman..... вуліца/ sokak..... горад (населены пункт)/ şehir раён(вобласць)/ ilçe Краіна / ülke тэлефон/ telefon..... e-mail						
		Сапраўдная з..... па..... Віза № BLR						

26. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь / Daha önce hiç Belarus Cumhuriyetinde bulundunuz mu? <input type="checkbox"/> evet / так <input type="checkbox"/> hayır / не Калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/ Eğer bulundunuzsa yerini, tarihini, ziyaret nedenini bildirin		калі/ ne zaman дзе/ nerede з якой мэтай/ ziyaret nedeni																					
27. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ Son yılda Belarus Cumhuriyetinde son kez bulunduğunuz tarihi bildirin																							
28. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана / Daha önce Belarus Cumhuriyeti vize başvurunuz reddedildi mi veya vizeniz iptal edildi mi? <input type="checkbox"/> не / Hayır <input type="checkbox"/> так / evet калі / ne zaman.....																							
29. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Daha önce Belarus'ta bulunduysanız yerel kanunları bozmaktan hiç adli muamele gördünüz mü? <input type="checkbox"/> не / hayır <input type="checkbox"/> так / evet калі / ne zaman.....дзе / nerede Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам / Evet cevabi sizin vize işleminizi etkilemez, ama konsolosluk müşaviri ile yüzyüze görüşmeniz gerekecektir.																							
30. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны / Herhangi bir ülkeden sınırışı edildiniz mi? <input type="checkbox"/> не / hayır <input type="checkbox"/> так / evet		калі / ne zaman..... з якой краіны / hangi ülke																					
31. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Belarus'a gitmek için kullanacağınız araç		32. Маршрут руху/ Ziyaret edilecek şehirler																					
33. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Belarus'ta bulunurken bulunma, yaşama gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız kaynak <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі / nakit <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі / kredi kartı <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі / travel çek <input type="checkbox"/> білеты / biletler <input type="checkbox"/> пражыванне / yaşama		34. Медыцынская страхавая арганізацыя/ Tıbbi sigorta şirketi нумар страхавога поліца /Sigorta poliçe numarası тэрмін дзеяння страхавога поліца / Sigorta poliçesinin geçerli olduğu son tarih																					
35. Сямейнае становішча/ Medeni hali <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ evli <input type="checkbox"/> разведзены(а)/ boşanmış <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/ bekar <input type="checkbox"/> удавец (удава)/ dul																							
36. Фамілія мужа(жонкі)/ Eşinin soyadı		37. Дзевочая фамілія мужа(жонкі)/ Eşinin kızlık soyadı																					
38. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ Eşinin adı ve diğer isimleri		39. Грамадзянства мужа(жонкі)/ Eşinin vatandaşlığı																					
		40. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ Eşinin doğum tarihi <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="10">(gün/ay/yıl)</td> </tr> </table>												(gün/ay/yıl)									
(gün/ay/yıl)																							
		41. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ Eşinin doğum yeri																					
42. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ Sizin birlikte seyahat edecek çocuklarınız varsa ve onlar sizin pasaportunuza kayıtlıysalar aşağıdaki tabloyu doldurun																							
прозвішча/ soyadı	імя/ adı	дата і месца нараджэння/ doğum yeri ve tarihi																					
43. Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ Beyanname: işbu formdaki bilgilerimin hepsinin doğru olduğunu beyan ederim. Ayrıca sahte bilgi verme ve gerekli olan evrakları teslim etmememin Belarus'a giriş yapmamı engelleyebileceğini biliyorum . Verdiğim bilgilerin sahte ya da yanlış olması durumunda vizemin her an iptal edilebileceğini biliyorum. Belarus'a giriş yapınca oradaki kurallar gereği kayıtlarımı yaptırmayı ve vize geçerlilik tarihi bitmeden Belarus'tan çıkış yapacağımı taahhüt ederim.																							
44. Асабісты подпіс / İmza		45. Дата запавнення / Tarih																					

